



# ШЫРЫЦЬ РАДЫ СТАХАНАУЦАЎ-ВАДЗІЦЕЛЯЎ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ МАШЫН!

## КАМБАЙН—ЦУДОЎНАЯ МАШЫНА

С. Ф. ЛОЙКА — камбайнер Старобінскай МТС

У 1936 годзе першы раз я сёў на складаную машыну — паўночны камбайн — і выехаў на поле, не будучы практычна падрыхтаваным. Тэарэтычную падрыхтоўку па аўтамабільна-аграрнаму на курсах камбайнераў пры Беларускай даследчай станцыі механізацыі сельскай гаспадаркі. Без практычнай і крыху набайваўся садзіцца на такую складаную машыну.

Калі выехаў у поле, то некаторыя калгаснікі сустралі мяне з недаверлівым поглядам. Яны гаварылі: «збожжа невадзі прыхаду, не трэба нам гэтай машыны».

Справай даказана, што савецкая машына не робіць браку, яна працуе на выдатна. З суседніх калгасаў прыходзілі глядзець на работу камбайна. Усе, хто прыходзіў, із мого надзівацца ўдала рабавалі гэтай машынай. (Сакратар ПК т. Валковіч і старшыня НКВ т. Чарвякоў задаюць камбайнеру пытанні).

Валковіч: — Як ты лічыш, камбайн пераабірае калгасам?

Лойка: — Безумоўна. Яма лепшай машыны за гэтую. Калі раней калгасы ўбіралі жыварэй, то сёння на кожны гектар было 10 пудоў, пры ўборцы-ж камбайнам гэтых страў не было.

Чарвякоў: — Што спадбалася калгаснікам работа камбайна?

Лойка: — Яд яна можа не спадбалася, калі камбайн адрэзае яно, малочнік і ў мяшкі ссылае таварнае зерне, і к таму чыста жне.

Чарвякоў: — Колькі вы заробілі працяглы і што атрымаў за сваю работу?

Лойка: — Я зараб ляў за сваю работу. За сваю работу атрымаў 1890 руб. грашма, 1070 літраў аўтамабільнага бензону. Не ведаю дзе ўсё гэта даянава.

Чарвякоў: — У якім становішчы зараз камбайн?

Лойка: — Пасля работы машыны я ачысціў і адрамантаваў.

Чарвякоў: — Што хочеш калгаснікі вучыцца па камбайнаў?

Лойка: — Не толькі хочець, але адбояна. Калі на курсы трактарыстаў трэба было прыняць 30 чалавек, то заўважана было 160.

Валковіч: — Як ваша МТС рыхтуецца да вясны?



Лойка: — Увесь інвентар адрамантаваў, хоп заўтра можна выходзіць у поле.

Валковіч: — Якое становішча ў вашым калгасе з камбай?

Лойка: — Сустракаюцца наўважлівы адносіны, але рэдка. Каля калгаснікі бералі.

Чарвякоў: — Як вы думаеце працаваць у гэтым годзе?

Лойка: — Я абавязваюся ў гэтым годзе ўбраць камбайнам 300 гектараў і апраца тэста. Узарву трактарам 1200 гектараў. Зараз вывучаю тэхнічную справу камбайна і ўсе свая веды перадаю малым трактарыстам.

Без змен частак я магу на сваім камбайне працаваць яшчэ паўсезона. Аб запчастках частак я паклапаціўся загадзя. Ужо заказаву 10 штук шпатулі нама, 10 буржуйных драўляных планаў, сам вытучу крышамі. За час сваёй работы я навуку 4 калгаснікі прапавіць на трактары. Зараз апраца таго я займаюся з малымі трактарыстамі па камбайна.

Для ўборкі паловаў апраца з 4 чалавек, навуку ў калгасам участкі. Так што свае абавязальствы я выканаю з гонарам.

На гэтыя трактары абавязваюся даць 2000 гектараў, супроць 1400 на плане. Лепшыя трактарыстаў баруць на свае абавязальствы ўзараць 3000 гектараў.

Кожнай ільноцерабілаў выцерабіць у

## БУДЗЕМ СПАБОРНІЧАЦЬ І ДАЛЕЙ

У 1936 годзе Хоцімскай і Копыльскай МТС заключылі паміж сабою дагавор сацыялістычнага спаборніцтва. Адназначна былі заключаны дагаворы паміж брыгадамі Чычка Оскара і Зоні Рачок. У гэтым дагаворы Хоцімскай МТС абавязалася выканаць галоўны план трактарных работ на 110 проц., аказанні 20 тон гаручага, дабуда бяспрагматы МТС і т. д.

Галоўны план на 1936 год Хоцімскай МТС выканала на 113 проц., план збіваў — на 123 проц., рэзэрвовую службу — на 170 проц., пераабавіе ільну — на 100 проц., план камбайнавай ўборкі — на 140 проц. МТС аказанні 20 тон гаручага і дала прыбытку 63 тысячы рублёў. МТС другі год як атрымлівае прыбытак. Сярэдняя выпрацоўка на трактар складала 513 гектараў замест нормы 420 гектараў.

У спаборніцтве брыгады першанства заважала брыгада Чычка. Кожны трактар той брыгады выпрацаваў 1380 гектараў. Рэзэрвовую выпрацоўку ў БССР даў трактарыст брыгады Чычка т. Чубакоў, які ўзараў на трактары ХТЗ 1506 гектараў. Таварышы Чычка, Яманюў і Чубакоў узапарожаныя трагатамі НКВ СССР. Усталяваны ў другі стыханаўскі год, мы абавязваемся:

Выканаць галоўны план трактарных работ не менш, як на 110 проц.

Забяспечыць выпрацоўку на МТС на кожны трактар не менш як 550 гектараў на ХТЗ, супроць даражэйшага задання — 420 гектараў. Лепшыя трактарысты брыгады Чычка і Кавалева абавязваюцца даць на 1500 гектараў на трактар ХТЗ.

На гэтыя трактары абавязваюся даць 2000 гектараў, супроць 1400 на плане. Лепшыя трактарысты баруць на свае абавязальствы ўзараць 3000 гектараў.

Кожнай ільноцерабілаў выцерабіць у

сярэдні не менш 65 гектараў замест планавых 50 гектараў. Асобныя перабылішчкі абавязваюцца выцерабіць на 100 гектараў.

Убраць паўночным камбайнам не менш 110 проц., асобныя камбайнеры абавязваюцца ўбраць 150 гектараў замест планавых 80 гектараў.

На кожнай малатарні МК-1100 даць не менш 1000 тон збожжа, а асобныя малатнішчыкі абавязваюцца даць 1100 тон.

Засяць кожнай селькай 250 гектараў замест 100 гектараў і вышэйшую норму — 400 гектараў.

Наша МТС у 1937 годзе аказанні 10 проц. гаручага ад планавага задання.

Каб выканаць узятыя на сябе абавязальствы, мы да вясны рыхтуем 30 новых трактарыстаў да ХТЗ, арганізоўваем агульную жоную брыгаду і забяспечым ёй выпрацоўку не менш 1000 гектараў на трактар. Для работы на трактарах рыхтуем 20 трактарыстаў.

Усю работу абавязваемся зваць з аднавай на «добра» і «выдатна» з такім разлікам, каб кожны калгас, які абслугоўвае МТС, на 10 проц. навісці ўраджай супроць усях калгасаў раёна.

Мы выклікаем на сацыялістычнае спаборніцтва Копыльскую МТС і заклікаем усе МТС нашай арганізацыі БССР уключыцца ў сацыялістычнае спаборніцтва за бяспрагматы МТС, за большавіцкае асваенне складанай тэхнікі.

ШЫЛЕЙКА — дырэктар Хоцімскай МТС, ХАНІН — намеснік дырэктара МТС па палітыцы, МАСЛАУ — старшы арганом, КАВАЛЕУ — брыгадзіо-механік, Трактарысты: СТАХАНАУЦЫ: ЧУБАКОУ, ЯЧМАНЕУ, ШАЙКОУ, ГАРДАШЫНАУ, ІВАНДЗІКАУ.

У 1936 годзе Хоцімскай і Копыльскай МТС заключылі паміж сабою дагавор сацыялістычнага спаборніцтва. Адназначна былі заключаны дагаворы паміж брыгадамі Чычка Оскара і Зоні Рачок. У гэтым дагаворы Хоцімскай МТС абавязалася выканаць галоўны план трактарных работ на 110 проц., аказанні 20 тон гаручага, дабуда бяспрагматы МТС і т. д.

Галоўны план на 1936 год Хоцімскай МТС выканала на 113 проц., план збіваў — на 123 проц., рэзэрвовую службу — на 170 проц., пераабавіе ільну — на 100 проц., план камбайнавай ўборкі — на 140 проц. МТС аказанні 20 тон гаручага і дала прыбытку 63 тысячы рублёў. МТС другі год як атрымлівае прыбытак. Сярэдняя выпрацоўка на трактар складала 513 гектараў замест нормы 420 гектараў.

У спаборніцтве брыгады першанства заважала брыгада Чычка. Кожны трактар той брыгады выпрацаваў 1380 гектараў. Рэзэрвовую выпрацоўку ў БССР даў трактарыст брыгады Чычка т. Чубакоў, які ўзараў на трактары ХТЗ 1506 гектараў. Таварышы Чычка, Яманюў і Чубакоў узапарожаныя трагатамі НКВ СССР. Усталяваны ў другі стыханаўскі год, мы абавязваемся:

Выканаць галоўны план трактарных работ не менш, як на 110 проц.

Забяспечыць выпрацоўку на МТС на кожны трактар не менш як 550 гектараў на ХТЗ, супроць даражэйшага задання — 420 гектараў. Лепшыя трактарысты брыгады Чычка і Кавалева абавязваюцца даць на 1500 гектараў на трактар ХТЗ.

На гэтыя трактары абавязваюся даць 2000 гектараў, супроць 1400 на плане. Лепшыя трактарысты баруць на свае абавязальствы ўзараць 3000 гектараў.

Кожнай ільноцерабілаў выцерабіць у

сярэдні не менш 65 гектараў замест планавых 50 гектараў. Асобныя перабылішчкі абавязваюцца выцерабіць на 100 гектараў.

Убраць паўночным камбайнам не менш 110 проц., асобныя камбайнеры абавязваюцца ўбраць 150 гектараў замест планавых 80 гектараў.

На кожнай малатарні МК-1100 даць не менш 1000 тон збожжа, а асобныя малатнішчыкі абавязваюцца даць 1100 тон.

Засяць кожнай селькай 250 гектараў замест 100 гектараў і вышэйшую норму — 400 гектараў.

Наша МТС у 1937 годзе аказанні 10 проц. гаручага ад планавага задання.

Каб выканаць узятыя на сябе абавязальствы, мы да вясны рыхтуем 30 новых трактарыстаў да ХТЗ, арганізоўваем агульную жоную брыгаду і забяспечым ёй выпрацоўку не менш 1000 гектараў на трактар. Для работы на трактарах рыхтуем 20 трактарыстаў.

Усю работу абавязваемся зваць з аднавай на «добра» і «выдатна» з такім разлікам, каб кожны калгас, які абслугоўвае МТС, на 10 проц. навісці ўраджай супроць усях калгасаў раёна.

Мы выклікаем на сацыялістычнае спаборніцтва Копыльскую МТС і заклікаем усе МТС нашай арганізацыі БССР уключыцца ў сацыялістычнае спаборніцтва за бяспрагматы МТС, за большавіцкае асваенне складанай тэхнікі.

ШЫЛЕЙКА — дырэктар Хоцімскай МТС, ХАНІН — намеснік дырэктара МТС па палітыцы, МАСЛАУ — старшы арганом, КАВАЛЕУ — брыгадзіо-механік, Трактарысты: СТАХАНАУЦЫ: ЧУБАКОУ, ЯЧМАНЕУ, ШАЙКОУ, ГАРДАШЫНАУ, ІВАНДЗІКАУ.

У 1936 годзе Хоцімскай і Копыльскай МТС заключылі паміж сабою дагавор сацыялістычнага спаборніцтва. Адназначна былі заключаны дагаворы паміж брыгадамі Чычка Оскара і Зоні Рачок. У гэтым дагаворы Хоцімскай МТС абавязалася выканаць галоўны план трактарных работ на 110 проц., аказанні 20 тон гаручага, дабуда бяспрагматы МТС і т. д.

Галоўны план на 1936 год Хоцімскай МТС выканала на 113 проц., план збіваў — на 123 проц., рэзэрвовую службу — на 170 проц., пераабавіе ільну — на 100 проц., план камбайнавай ўборкі — на 140 проц. МТС аказанні 20 тон гаручага і дала прыбытку 63 тысячы рублёў. МТС другі год як атрымлівае прыбытак. Сярэдняя выпрацоўка на трактар складала 513 гектараў замест нормы 420 гектараў.

У спаборніцтве брыгады першанства заважала брыгада Чычка. Кожны трактар той брыгады выпрацаваў 1380 гектараў. Рэзэрвовую выпрацоўку ў БССР даў трактарыст брыгады Чычка т. Чубакоў, які ўзараў на трактары ХТЗ 1506 гектараў. Таварышы Чычка, Яманюў і Чубакоў узапарожаныя трагатамі НКВ СССР. Усталяваны ў другі стыханаўскі год, мы абавязваемся:

Выканаць галоўны план трактарных работ не менш, як на 110 проц.

Забяспечыць выпрацоўку на МТС на кожны трактар не менш як 550 гектараў на ХТЗ, супроць даражэйшага задання — 420 гектараў. Лепшыя трактарысты брыгады Чычка і Кавалева абавязваюцца даць на 1500 гектараў на трактар ХТЗ.

На гэтыя трактары абавязваюся даць 2000 гектараў, супроць 1400 на плане. Лепшыя трактарысты баруць на свае абавязальствы ўзараць 3000 гектараў.

Кожнай ільноцерабілаў выцерабіць у

сярэдні не менш 65 гектараў замест планавых 50 гектараў. Асобныя перабылішчкі абавязваюцца выцерабіць на 100 гектараў.

Убраць паўночным камбайнам не менш 110 проц., асобныя камбайнеры абавязваюцца ўбраць 150 гектараў замест планавых 80 гектараў.

На кожнай малатарні МК-1100 даць не менш 1000 тон збожжа, а асобныя малатнішчыкі абавязваюцца даць 1100 тон.

Засяць кожнай селькай 250 гектараў замест 100 гектараў і вышэйшую норму — 400 гектараў.

Наша МТС у 1937 годзе аказанні 10 проц. гаручага ад планавага задання.

Каб выканаць узятыя на сябе абавязальствы, мы да вясны рыхтуем 30 новых трактарыстаў да ХТЗ, арганізоўваем агульную жоную брыгаду і забяспечым ёй выпрацоўку не менш 1000 гектараў на трактар. Для работы на трактарах рыхтуем 20 трактарыстаў.

Усю работу абавязваемся зваць з аднавай на «добра» і «выдатна» з такім разлікам, каб кожны калгас, які абслугоўвае МТС, на 10 проц. навісці ўраджай супроць усях калгасаў раёна.

Мы выклікаем на сацыялістычнае спаборніцтва Копыльскую МТС і заклікаем усе МТС нашай арганізацыі БССР уключыцца ў сацыялістычнае спаборніцтва за бяспрагматы МТС, за большавіцкае асваенне складанай тэхнікі.

## ЗАБЯСПЕЧУ ДОБРУЮ РАБОТУ

В. КУЛЬБІЦКІ — старшы механік Цімнавіцкай МТС

Механікам я працую з 1933 года. Трактар ведаю на выдатна. Перад выхадом на палыня работу мы арганізавалі 6 брыгад па якім білі асабныя ўчасткі і маршруты. Кожную дэсанцізэнку Кожная брыгада на рамоне мела свой план работы. Паміж брыгадамі, а таксама і ў брыгадзе паміж рамонтнікамі рабочымі былі заключаны сацыялістычныя дагаворы. Кожны дзень у часе абавязана перапісваць наладжваніе рэгулярна чытаў газет.

Новыя нормы рамонтні і аплаты на работу былі дэманстраваны на кожнага рабочага. Гэта дало значнае павышэнне прадукцыйнасці працы. Так, рамонтныя рабочыя Цімнавіцкай і Сасуновіч сваю работу па новай норме выканалі на 130 проц.

Работу я арганізаваў так, што раённаю кожнай брыгады атрымлівае града, вечарам работу правіраю, а раніцою наступнага дня вынікі работы вывешваюцца на дошку спаборніцтва. Усё гэта дае нам магчымасць рамонтні трактароў скончыць 13 снежня 1936 года, раней тэрміну на 2 месяцы. Прычымні інвентар таксама адрамантаван. За час рамонтні аказанні 1250 руб. Рамонт трактароў прыняў а аднавай па выдатна і добра.

Зараз па участках створаны брыгады, якія дэманстравалі калгасам рэмантаваць інвентар. У парадку палітэхтэду да службы кожную падрыхтоўку праводзіць тэхнічныя заняткі з брыгадзірамі, а на участках кожную дэсанцізэнку арганізоўваем вучоў з трактарыстамі.

У гэтым годзе ў нашай МТС арганізоўваецца жаночая трактарная брыгада, брыгадзірам якой вызначана Качан Ганна. Таксама арганізоўваецца камсамольская брыгада, брыгадзірам якой будзе Сокол.

Для таго, каб раніш вясною выйсці на палыня работу, да калгасе гусенічнага трактара я працараў ушырды.

Кузня машынатрактарнай этапны пераключылася зараз на падрыхтоўку вясновых частак, як балты, гайкі, заправачнага інвентару.

З свайго боку я зраблю ўсё для таго, каб калгасы, якія абслугоўваюцца нашай МТС, у сацыялістычным спаборніцтве вышлі перадавымі і МТС зваляваць прышчэпкі не толькі ў рабне, але і рэспубліцы.

У 1936 годзе Хоцімскай і Копыльскай МТС заключылі паміж сабою дагавор сацыялістычнага спаборніцтва. Адназначна былі заключаны дагаворы паміж брыгадамі Чычка Оскара і Зоні Рачок. У гэтым дагаворы Хоцімскай МТС абавязалася выканаць галоўны план трактарных работ на 110 проц., аказанні 20 тон гаручага, дабуда бяспрагматы МТС і т. д.

Галоўны план на 1936 год Хоцімскай МТС выканала на 113 проц., план збіваў — на 123 проц., рэзэрвовую службу — на 170 проц., пераабавіе ільну — на 100 проц., план камбайнавай ўборкі — на 140 проц. МТС аказанні 20 тон гаручага і дала прыбытку 63 тысячы рублёў. МТС другі год як атрымлівае прыбытак. Сярэдняя выпрацоўка на трактар складала 513 гектараў замест нормы 420 гектараў.

У спаборніцтве брыгады першанства заважала брыгада Чычка. Кожны трактар той брыгады выпрацаваў 1380 гектараў. Рэзэрвовую выпрацоўку ў БССР даў трактарыст брыгады Чычка т. Чубакоў, які ўзараў на трактары ХТЗ 1506 гектараў. Таварышы Чычка, Яманюў і Чубакоў узапарожаныя трагатамі НКВ СССР. Усталяваны ў другі стыханаўскі год, мы абавязваемся:

Выканаць галоўны план трактарных работ не менш, як на 110 проц.

Забяспечыць выпрацоўку на МТС на кожны трактар не менш як 550 гектараў на ХТЗ, супроць даражэйшага задання — 420 гектараў. Лепшыя трактарысты брыгады Чычка і Кавалева абавязваюцца даць на 1500 гектараў на трактар ХТЗ.

На гэтыя трактары абавязваюся даць 2000 гектараў, супроць 1400 на плане. Лепшыя трактарысты баруць на свае абавязальствы ўзараць 3000 гектараў.

Кожнай ільноцерабілаў выцерабіць у

сярэдні не менш 65 гектараў замест планавых 50 гектараў. Асобныя перабылішчкі абавязваюцца выцерабіць на 100 гектараў.

Убраць паўночным камбайнам не менш 110 проц., асобныя камбайнеры абавязваюцца ўбраць 150 гектараў замест планавых 80 гектараў.

На кожнай малатарні МК-1100 даць не менш 1000 тон збожжа, а асобныя малатнішчыкі абавязваюцца даць 1100 тон.

Засяць кожнай селькай 250 гектараў замест 100 гектараў і вышэйшую норму — 400 гектараў.

Наша МТС у 1937 годзе аказанні 10 проц. гаручага ад планавага задання.

Каб выканаць узятыя на сябе абавязальствы, мы да вясны рыхтуем 30 новых трактарыстаў да ХТЗ, арганізоўваем агульную жоную брыгаду і забяспечым ёй выпрацоўку не менш 1000 гектараў на трактар. Для работы на трактарах рыхтуем 20 трактарыстаў.

Усю работу абавязваемся зваць з аднавай на «добра» і «выдатна» з такім разлікам, каб кожны калгас, які абслугоўвае МТС, на 10 проц. навісці ўраджай супроць усях калгасаў раёна.

Мы выклікаем на сацыялістычнае спаборніцтва Копыльскую МТС і заклікаем усе МТС нашай арганізацыі БССР уключыцца ў сацыялістычнае спаборніцтва за бяспрагматы МТС, за большавіцкае асваенне складанай тэхнікі.

ШЫЛЕЙКА — дырэктар Хоцімскай МТС, ХАНІН — намеснік дырэктара МТС па палітыцы, МАСЛАУ — старшы арганом, КАВАЛЕУ — брыгадзіо-механік, Трактарысты: СТАХАНАУЦЫ: ЧУБАКОУ, ЯЧМАНЕУ, ШАЙКОУ, ГАРДАШЫНАУ, ІВАНДЗІКАУ.

У 1936 годзе Хоцімскай і Копыльскай МТС заключылі паміж сабою дагавор сацыялістычнага спаборніцтва. Адназначна былі заключаны дагаворы паміж брыгадамі Чычка Оскара і Зоні Рачок. У гэтым дагаворы Хоцімскай МТС абавязалася выканаць галоўны план трактарных работ на 110 проц., аказанні 20 тон гаручага, дабуда бяспрагматы МТС і т. д.

Галоўны план на 1936 год Хоцімскай МТС выканала на 113 проц., план збіваў — на 123 проц., рэзэрвовую службу — на 170 проц., пераабавіе ільну — на 100 проц., план камбайнавай ўборкі — на 140 проц. МТС аказанні 20 тон гаручага і дала прыбытку 63 тысячы рублёў. МТС другі год як атрымлівае прыбытак. Сярэдняя выпрацоўка на трактар складала 513 гектараў замест нормы 420 гектараў.

У спаборніцтве брыгады першанства заважала брыгада Чычка. Кожны трактар той брыгады выпрацаваў 1380 гектараў. Рэзэрвовую выпрацоўку ў БССР даў трактарыст брыгады Чычка т. Чубакоў, які ўзараў на трактары ХТЗ 1506 гектараў. Таварышы Чычка, Яманюў і Чубакоў узапарожаныя трагатамі НКВ СССР. Усталяваны ў другі стыханаўскі год, мы абавязваемся:

Выканаць галоўны план трактарных работ не менш, як на 110 проц.

Забяспечыць выпрацоўку на МТС на кожны трактар не менш як 550 гектараў на ХТЗ, супроць даражэйшага задання — 420 гектараў. Лепшыя трактарысты брыгады Чычка і Кавалева абавязваюцца даць на 1500 гектараў на трактар ХТЗ.

На гэтыя трактары абавязваюся даць 2000 гектараў, супроць 1400 на плане. Лепшыя трактарысты баруць на свае абавязальствы ўзараць 3000 гектараў.

Кожнай ільноцерабілаў выцерабіць у

сярэдні не менш 65 гектараў замест планавых 50 гектараў. Асобныя перабылішчкі абавязваюцца выцерабіць на 100 гектараў.

Убраць паўночным камбайнам не менш 110 проц., асобныя камбайнеры абавязваюцца ўбраць 150 гектараў замест планавых 80 гектараў.

На кожнай малатарні МК-1100 даць не менш 1000 тон збожжа, а асобныя малатнішчыкі абавязваюцца даць 1100 тон.

Засяць кожнай селькай 250 гектараў замест 100 гектараў і вышэйшую норму — 400 гектараў.

Наша МТС у 1937 годзе аказанні 10 проц. гаручага ад планавага задання.

Каб выканаць узятыя на сябе абавязальствы, мы да вясны рыхтуем 30 новых трактарыстаў да ХТЗ, арганізоўваем агульную жоную брыгаду і забяспечым ёй выпрацоўку не менш 1000 гектараў на трактар. Для работы на трактарах рыхтуем 20 трактарыстаў.

Усю работу абавязваемся зваць з аднавай на «добра» і «выдатна» з такім разлікам, каб кожны калгас, які абслугоўвае МТС, на 10 проц. навісці ўраджай супроць усях калгасаў раёна.

Мы выклікаем на сацыялістычнае спаборніцтва Копыльскую МТС і заклікаем усе МТС нашай арганізацыі БССР уключыцца ў сацыялістычнае спаборніцтва за бяспрагматы МТС, за большавіцкае асваенне складанай тэхнікі.

ШЫЛЕЙКА — дырэктар Хоцімскай МТС, ХАНІН — намеснік дырэктара МТС па палітыцы, МАСЛАУ — старшы арганом, КАВАЛЕУ — брыгадзіо-механік, Трактарысты: СТАХАНАУЦЫ: ЧУБАКОУ, ЯЧМАНЕУ, ШАЙКОУ, ГАРДАШЫНАУ, ІВАНДЗІКАУ.

У 1936 годзе Хоцімскай і Копыльскай МТС заключылі паміж сабою дагавор сацыялістычнага спаборніцтва. Адназначна былі заключаны дагаворы паміж брыгадамі Чычка Оскара і Зоні Рачок. У гэтым дагаворы Хоцімскай МТС абавязалася выканаць галоўны план трактарных работ на 110 проц., аказанні 20 тон гаручага, дабуда бяспрагматы МТС і т. д.



С Ё Н Н Я і Ш Т О Д З Е Н Н А гукавы ФІЛЬМ

# ДАКЛАД ТАВАРЫША СТАЛІНА І. В. АБ ПРАЕКЦЕ КАНСТЫТУЦЫІ СЯЮЗА ССР

НА НАДЗВЫЧАЙНЫМ VIII УСЕСАЮЗНЫМ З'ЕЗДзе СОВЕТАў 25 лістапада 1936 г.

ПАПЯРЭДНІ ПРОДАЖ ВЛІЕТАў ПРАВОДЗІЦА ў КАСАХ КІНОТЭАТРАў ШТОДЗЕННА (з 11 гадзін.)

ФІЛЬМ ДЭМАНСТРУЕЦА у наступных кінатэатрах Менска:

1. «Чырвоная зорка»
2. «Пролетары І»

Пачатак сеансаў у 3, 5—30, 8, 10—30. Спэцыяльныя на сеанс у глядзельную залу не дапускаюцца.

ВЫТВОРЧАСЦЬ СЯЮЗКІНОХРОНКІ

Прыводзіць заяўкі на матэрыял сеансаў а таксама дзіцячыя сеансы для школ.

## ПРАЦОўНЫЯ ФРАНЦЫІ АДАБРАЮЦЬ ПРЫГАВОР ВЯРХОўНАГА СУДА

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Орган кампартыі «Юманітэ» на-рапейшаму публікуе рэзалюцыі сходаў французскіх рабочых, якія ганьбяць по-лых трапннскіх забойцаў, шпіянаў, аген-таў Гестапа і адабраюць справядлівы пры-говор Вярхоўнага суда ССР па справе антысавецкага трапннцкага контра.

Такія рэзалюцыі прыняты рабочымі прадпрыемстваў Рэно, арганізацыяй «Пра-дцельскага Саюза» ў Безоне (де-партамент Сены і Уазы), сходам камуні-стаў і спачувальчых, занятых на пабудове парыжскай міжнароднай выставы 1937 го-да, паштавікамі, рабочымі Усходняга ва-рзала Парыжа, камуністычнымі аячкімі і т. д.

## Зварот міжнароднага антыфашыскага камітэта

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Орган кампартыі «Юманітэ» прыводзіць зварот міжнароднага камітэта барацьбы супроць вайны і фашызма да галавы французскага ўрада Блюма, англій-скага прэм'ера Балдуіна і генеральнага са-кратара Літ нацыі Аневола па паведа-жэнстваў Іспанскіх мяцежнікаў у Малазе.

У гэтым звароце, перададзеным па тэлегра-фу, гаворыцца:

«Мы глыбока ўсхваляваны адкрыццём мажливай вэзійнай інтэрвенцыі замежных

войск у Іспаніі. Просім вас умяшшацца з-тым, каб неадкладна спыніць забойствы па-лонных і грамадзянскага насельніцтва.

Зварот падпісалі: Рамон Ралам, прафесар Жанжэвен, Андрэ Мальро, Франсі Журдан (Францыя); Норман Эпкэлэ (Англія), Іза-бела Блюм (Бельгія), прафесар Неедлы (Няхасасаванія), сенатар Брантынг (Шве-цыя), Генрых Ман (Германія), Шэрвуд Апэрсон, Лос Пасос, прафесар Уорд (ЗША), Мак Леода (Канада).

## Манеўры інтэрвентаў у Лонданскім камітэце

ЛОНДАН (сталеца Англіі), 13 лютага. (БЕЛТА). Падкамісія пры старэйшым між-народнага камітэта па пытаньнях неўмя-шання ў справы Іспаніі ўчора мела два пасяджэньні — ранішняе і вэчэрняе.

Ранішняе пасяджэньне было прысвечана пытанню аб плане морскага кантролю, які прадугледжвае расстаноўку патрульных судноў уздоўж усёго Іспанскага берага ў нэтарытарыяльных водах.

дзяржаў. Фундамент на якім пабудован камітэт. — гэта цеснае супрацоўніцтва паміж усімі гэтымі дзяржавамі па акцыяна-ленню тых задач, якія ставяць перад камі-тэтам. Калі камітэт прымае якое-небудзь рашэньне, ён гэта робіць на аснове адабра-вання ўсіх яго членаў. І калі член камі-тэта маркуе ўважэньне морскага кантролю ў Іспаніі, было-б вельмі нахадапа, каб усё яго члены прынялі ўдзел сваімі судамі ў акцыяналенню гэтай мэры.

Самы план морскага кантролю не выдзі-каў прырачэньні ні з чыноў боку, але за-тое вельмі вострыя спрэчкі ўзніклі ў су-вязі з пытаннем, якія Іспанія краіны на-вінны несі папулярную службу каля Іс-панскіх берагоў.

Прадстаўнікі Германіі — Рыбентрон і Грандэ — уперта адстойвалі прапанову, каб морскі кантроль ажыцця-лялі Англія, Францыя, Германія і Італія, якія ўжо маюць аарас у Іспанскіх водах свае вэсна-морскія сілы, жадаючы на гэтым канкрэтным прыкладзе прадэма-страваць наўважэньне нібыта ўжо сплыва-ецае «сакта чатырох». Не аджажэаючыс-свааць гэта адкрыта, абодва прадстаўнікі фашысцкіх краіў у абгрунтаванне свайго пра-траваньня спасылаліся на мажливасць нібыта непераможных тэхнічных цяжка-сцей пры пашырэнні кола дзяржаў, якія прымаюць удзел у папулярнай службе.

Аджажэаючы прадстаўнікі фашысцкіх краіў, прадстаўнікі ССР тав. Майскага за-явіў: «У ходзе работ міжнароднага камі-тэта мы былі німаля дэўныя рэчы, але ніколі не было нічога больш дэўна, чым ця-пны прамовы, якія мы толькі што чулі з ус-тусаў прадстаўнікоў Германіі і Італіі. Не-празумеапа наогул, як магло ўзнікнуць са-мае пытанне аб тым, што ўдзел у морскім кан-тролі павінен быць абмежаван толькі чатырма дзяржавамі. Спраўды, міжнарод-ны камітэт складаецца з прадстаўнікоў 27

Старэйшае стаповішча зусім ясна: ССР лічыць сваймі абавязкам, як член міжнароднага камітэта, прыняць удзел у пасонні-папулярнай службе каля Іспаніі, і супроць гэтага не можа быць ніякіх ад-вадоў. Усё, што зара паграбуецца — гэта тэрміновыя выпрацоўка тэхнічнымі экс-пертамі плана кантролю, пабудаванага на а-снове прыліжэння не чатырох, а большага ліку дзяржаў».

Рыбентрон і Грандэ не вытрымалі гэтай лобавай атакі і перайшлі да адступлення. Яны сталі залуваць камітэт, што не маюць ніякіх прынцыповых прарачы-сцей супроць удзелу ССР у кантролі і што іх непакоілі толькі тэхнічныя цяжкасці. Пры гэтым прадстаўнікі Германіі хацелі на-він-ваць экспертаў з'яна непрымальную пра-граму работ. Аднак, прадстаўнікі Фран-цыі — Корбен, Англіі — Плімут і Шве-цыі — Пальмінгтэра, увозіце падтрыма-ць пункт гледжання прадстаўніц ССР тав. Майскага, дабіўшы таго, што экс-перта былі паставлены іншыя задачы, а імянна: распрацаваць план кантролю на базе ўдзелу 6 дзяржаў (Англіі, Францыі, ССР, Германіі, Італіі і Паругуаліі), бо іншыя дзяржавы не выказалі жадаання прыняць удзел у папулярнай службе.

На вэчэрнім пасяджэньні падкамісіі аб-мяркоўваліся, гадоўным чынам, фіналь-ныя пытанні.

## Германскі суд адмовіўся ад правядзення працэса над тав. Тэльманам

ВЕНА (сталеца Аўстрыі), 11 лютага. (БЕЛТА). Венская газета «Телеграф» пуб-лікуе паведамленне свайго берлінскага па-рэспандэнта аб тым, што згодна атрыма-ных ім з даставараных крыніц вестак, так званым «паронным судам» аджажэаючыс-ся матэрыяламі супроць працэсу герман-скай кампартыі Эрнста Тэльмана, пастав-ляюць судовую справу супроць яго спы-ніць і адмовіцца ад правядзення працэса над ім.

Карэспандэнт указвае, што практычна гэта азначае астаўленне Тэльмана ў па-рыжскім аязавольні без судовага ра-споння. «Гэта рашыснае суда, — кажа ад-рабе газета, — выкаікае ў сувэсннай гра-мадскай вэлікае здзіўленне, бо яшчэ

надаўна замежным журналістам афіцый-на паведамлялася, што будзе праведзены вэлікі працэс супроць Тэльмана, каб па-казань усаму свету тую небяспеку, ад-якой Гітлер сваймі рашучасцю і энэргіяй вырэтаваў у сакавічні дні 1933 г. гер-манскі народ і ўвесь культурны свет.

Астаецца зусім незразумелым і нева-жымым, якія прычыны пабудзілі суд ра-там адмовіцца ад правядзення працэса.

Газета аджажэаючы паведамляе, што ў бліжэйшыя дні ў Берліне чакаецца пра-вэджэньне буйнага працэсу супроць групы членаў германскай кампартыі, абліпачы-ваемых у нібыта зробленым ім паміж-е ў маі 1932 года па памяшканні фашы-сцкіх штурмавікоў.

## Разгром беларускай культуры ў Заходняй Беларусі

ВАРШАВА (сталеца Польшчы), 12 лю-тага. (БЕЛТА). «Дзясніц папулярна» змя-сцае паведамленне кіраўніка Віленскай дэкабры акругі аб закрыцці літоўскай гімназіі ў Свенцяннах. З закрыццём гэтай гімназіі на 100 тысяч літоўцаў (згодна польскіх афіцыйных даных), якія пра-жываюць у Польшчы, астаецца толькі лі-тоўская гімназія ў Вільне.

Ад яшчэ большаму праследванню

падважэаюцца ў Польшчы беларуская шко-ла. На 1.500 тысяч беларусоў (згодна афіцыйных польскіх даных) у Польшчы ёсьць адна беларуская гімназія ў Вільне. У Заходняй Беларусі разгромлены ўсе да адной пачатковыя беларускія школы. Спробы сляпа-беларусоў вывуцаць пра-мету на роднай мове разглядаюцца поль-скімі ўладамі як злачынства, яко-е цягне за сабой кары.

## БЮДЖЭТ ВАІНЫ І ГОЛАДУ

ТОКІО (сталеца Японіі), 12 лютага. (БЕЛТА). Агенства Дождэ Пусіа паве-дамляе, што совет міністраў зацвердзіў свай праект бюджэта на 1937-38 г. Бюджэт прадугледжвае дзяржаўныя рас-ходы ў суме 2.769 мільянаў іён супроць 3.038 мільянаў іён па бюджэтна-

му праекту, складзенаму паярэднім мі-ністрам фінансаў Баба.

Ваенныя расходы складаюць 1.362 мільянаў іён і займаюць у бюджэце 49 процантаў усіх дзяржаўных расходаў. У гэты час, які ў бюджэце, складзеным Ба-ба, ваенныя расходы, дасягаюць 1.408 мільянаў іён, складаюць 46 проц.

## Ваенна-фашысцкі мяцеж у Іспаніі ГЕРАІЧНЫЯ АБОРОНЦЫ МАДРЫДА АДЫВАЮЦЬ ЯРАСНЫЯ АТАКІ МЯЦЕЖНІКАў

МАДРЫДСКІ ФРОНТ  
ЛОНДАН (сталеца Англіі), 13 лютага. (БЕЛТА). У аублікаваным учора паве-дэнні Камітэта абароны Мадрыда гаворыцца, што рэспубліканцы з вэлікім поспехам правялі контратаку ў ра-ёне Арганды (на паўднёвы ўсход ад Ма-дрыда) і ўмацавалі занятыя пазіцыі. Ура-дывы самалёты паспяхова вялі бой з са-ма-лётамі праціўніка ў гэтым раёне і збілі 7 непрыяцельскіх знішчальнікаў.



У раёне Аранхуса (на паўдзень ад Ма-дрыда) рэспубліканцы адбілі атаку мяце-жнікаў.

У раёне Гвадалахары (на паўночны ўсход ад сталіцы) рэспубліканцы адбілі атаку мяцежнікаў. Мясцежнікі страцілі 250 чалавек забітых, рэспубліканцы толькі 15.

У выніку абстрэлу ўрадовай артыле-рыі чыгуначнай станцыі ў Хетафе (на паўдзень ад Мадрыда) на станцыі ўзнік вэлікі пажар.

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

прадпрынялі контратаку, у выніку ча-го мяцежнікі былі вымушаны пакінуць значна ўмацаваныя пазіцыі першай лініі. Рэспубліканскія войскі паспяхова атакава-лі праціўніка таксама ў раёне Лас-Росас-ле-Мадрыда (на паўночны захад ад сталіцы).

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 13 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, учора ў 14 гадзін 30 мін. рэспубліканцы прадпрынялі атаку на дэафэка ад Сан-Мар-тына да ая Вега (на паўднёвы ўсход ад Мадрыда) з мэтай выбіць мяцежнікаў з пазіцыяў, якія пануюць над ракой Харама і Валенсійскай дарогай. Пас-ля суровага бою ім удалося да-стаіць аб'ектаў, пачэпных штабам. Валенсійская дарога, па-рапейшаму зна-ходзіцца пад атам артылерый мяцежнікаў, ужо не знаходзіцца пад агнём кулямэтаў. Абодва баі панеслі вэлікія страты.

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Генерал Міха заявіў прадстаўнікам друку, што мяцежнікі прадпрынялі атаку на За-ходні парк, але былі адкінуты рэспублікан-скімі войскамі, прычым, рэспубліканцы за-нялі пункт Каза-ле-Лас-Паломас і захавалі некалькі кулямэтаў праціўніка.

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 11 лютага. (БЕЛТА). Агенства Гакас паведамляе з Мадрыда: «Урадавыя войскі адбілі поспеху атаку мяцежнікаў у Заходнім парку. У жорсткіх болах мяцежнікі панеслі вэлікія страты. Мясцежнікі перайшлі ў атаку ран-там ноччу без папаряднай артылерыйскай падрыхтоўкі. Рэспубліканцы не ўступілі ні аднаго ніглі свайго тэрыторыі».

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

## НА АХОВЕ ЗАХОДНІЯ ГРАНІЦЫ ССР



НА ЗДЫМКУ: група выдатнікаў-байцоў Н-скай заставы пагранічовай НКВС БССР (злева направа): тт. І. П. Кудзін, Е. Е. Гаўрылюк, Д. Д. Чыбузаў, А. А. Пугачоў, В. Д. Мецклін і Е. Г. Семянкоў.



Байцы пагранічнікі тт. Орлоў і Філіпенка ў санчаце.



Правяднік сабакі А. А. Ухану і П. П. Рапота ідуць па слядах парушальніка.

## ПОСПЕХІ РЭСПУБЛІКАНСКАІ АВІАЦЫІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэж-жы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 12 лютага. (БЕЛТА). 11 лютага на сьвітанні рэспубліканскія самалёты, вымышлі да Гранады адарэаць тры знішчальнікі мя-цежнікаў сістэмы «Фіт» і два цяжкія бомбавазны сістэмы «Капрон», ськыну-

бомбы і знішчылі ўсё 5 машын, пасты ча-го шчасліва парнуціліся на свае базы.

У раёне Мотрыль (на паўдзень ад Гранады) у часе паветранага бою рэспублі-канская авіяцыя абла адзі знішчальнік мяцежнікаў сістэмы «Фіт».

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 12 лютага. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гакас, у паведамленні, аублікаваным у поўдзень Камітэта абароны Мадрыда, гаворыцца, што ў раёне парка Манклоа (на захад ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, ады-шчы неаднаразовыя атакі мяцежнікаў,

## НЕКАТОРЫЯ ЗАўВАГІ АБ МАСТАЦКАІ ВЫСТАўЦЫ

Усебеларуская мастацкая выстаўка, ад-крытая ў памяшканні Дома мастака, ро-біць уражанне насіх сабраанй, без вы-разнага плана. Мастакі таксама прадстаў-ляюць часта работамі, якія не выражаюць ні якой творчай сутнасці. Ряд буйнейшых май-строў зусім адсутнічае на выстаўцы.

Такім чынам выстаўка не з'яўляецца атэдам або справядлівым мастацтвам Со-ветскай Беларусі. Таму глядач не атры-мае закончанай карціны сёвашняга ста-новішча мастацтва рэспублікі, не мо-жа меркаваць аб размаху гэтага мастац-тва і яго тэндэнцыях.

Скульптура, прадстаўленая на выстаў-цы, якаяна значна мацней жывацісі.

Эскіз Керзіна па тэму «Шчаслівае юнацтва» майстарскі скаманаван і вы-леплены. Моноі і жывыя работы Агура, асабліва партрэт прафесара Маняхава. Прылапомам яго з'яўляецца недастава працывае афармленне. Бюст Міхаіла работы скульптара Браўэра дае амаль пра-тыпачную характарыстыку вэлікага арты-ста. Галава старога работы скульптара Аншлівецкія грамацяна вэлічэна, але по-спічэ апынуць характар. Аўтар-жа «Рыба-чак» т. Аўчынінскі знаходзіцца ва ўла-дзе ўражанняў упалаччай захочэ-эра-пейскай скульптуры.

Сярод жывацісі пераважае мэта зай-маюць апыты з натуры, эскізы і сьмь не-калькі тэматычных карцін. Сьмь тэма-мі некалькіх партрэтаў, якія дэкама, ў бо-льшай частцы носяць апыты характар.

Карціна мастака Кривошеяга з'яўляец-ца спробай даць ілюстрацыю свай тав-рыша Сталіна «Жыць стала лепш, жыць

дося перадаць тыповыя рысы прыроды Беларусі. Хораш сваймі рэалістычным пра-стай партрэт старога мастака Шуўчэ-на. Але ў пейзажах яго